

# ЗВЯЗДА

№ 192 (5268)  
СУБОТА  
24  
ЖНІУНЯ  
1935 г.  
год выдання XVII

## С Ё Н Н Я У Н У М А Р Ы:

АБ ХОДЗЕ ЎБОРКІ І ПЕРШАПАЧАТКОВАЙ АПРАЦОЎЦЫ ІЛЬНУ.  
— ПАСТАНОВА СНК БССР І ЦК КП(б)Б.  
АРТЫКУЛЫ: НОВАЕ ЖЫЦЦЕ.— ЯН ПАУЛОУСКІ. У АВАРОНУ  
УРАЧА АМБРУМЯНЦА. — А. ЛІУШЫЦ, Л. РОЗЕНБЛОМ. АД КІ-  
РАЎНІЦТВА ЗАЛЕЖЫЦЬ РОСТ АКТЫВА.— ФРЫД. ТАК ДАЛІЯ  
ПРАЦАВАЦЬ НЕЛЬГА. ВЯЛІКІЯ СТРАТЫ БАГАТАГА УРАДЖАЮ  
ІЛЬНУ.

ЗАМЭСТ АГЛЯДУ ДРУКУ. — РЕГІСТРАТАРЫ ЗА РЕДАКЦЫ-  
НЫМ СТАЛОМ.  
НАПЯРЭДАДНІ ПРЫЗЫВУ У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ.  
СУМНЫЯ ЖАРТЫ.— У ЛАЗНІ.— Б. ПАПОУ. ШКОЛЬНЫЯ МЫ-  
ТАРСТВЫ. — А. Л.  
ТАЙНЫ ФАШЫСЦКІХ ЗАСЦЕНКАУ.  
ІТАЛЬЯНСКІ ПРАКТ ДАГАВОРУ З ГЕРМАІЫЯ.

# РАШУЧА ПАВЫСІЦЬ ТЭМПЫ АБМАЛОТУ, АЧОСУ І РАСЦІЛУ ІЛЬНУ

## АБ ХОДЗЕ ЎБОРКІ І ПЯР- ВІЧНАЙ АПРАЦОЎКІ ІЛЬНУ

ПАСТАНОВА СНК БССР І ЦК КП(б)Б

На даных на 20 жніўня абма-  
лт, расці і мочка ільну па БССР  
праходзіць выключна недавальня-  
юча. Пры выкананні цераблення  
ільну на 95,7 проц. расаслана і  
замочана 46,4 проц. і паднята са  
сцелішчаў 4,1 проц.

Такое недапушчальнае адстава-  
не з расцілам ільну, а таксама  
недавальняючы ход усёй работы  
па ільну ёсць рэзултат недаацэн-  
кі і няўвагі да гэтай важнейшай  
гаспадарча-палітычнай задачы з  
боку ўсіх партыйных і савецкіх  
арганізацый.

Асабліва недавальняючае ста-  
новішча работы па ільну, як гэта  
паказала праверка, адзначаецца ў  
Шклоўскім, Дубровенскім і Тала-  
чынскім раёнах, дзе ўстаноўлена,  
што пытанням ільну раённыя пар-  
тыйныя і савецкія органы не ўдзя-  
ляюць амаль ніякай увагі; ні ў  
адным з гэтых раёнаў не выкана-  
на пастанова чэрвеньскага пленуму  
ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б. У гэтых  
раёнах адзначаюцца вялікія стра-  
ты пры малацьбе (Дубровенскі ра-  
ён, калгас «Прамень Кастрычні-  
ка»), гніенне ільну ў сенах (кал-  
гас «1 мая», Талачынскага раёна).

ЦК і СНК лічаць, што такое  
становішча стварае яўную пагрозу  
вялікіх страт і рэзкага зніжэння  
колькасці валакна, ставячы пад  
пагрозу выкананне плана златы  
ільносемя і ільновалакна высокай  
якасці дзяржаве.

ЦК і СНК патрабуюць ад усіх  
райкомаў і РВК дырэктароў МТС  
і ўсіх партыйных і савецкіх ар-  
ганізацый неадкладна і рашуча па-  
варнуцца тварам да ільну, бараць-  
ба за лён павінна стаць баявым,  
адважнейшым звыном работы ў  
раёне, сельсавеце, калгасе.

ЦК і СНК патрабуюць ад парт-  
ыйных і савецкіх кіраўніцтва,  
дырэктароў МТС, каб лён на пра-  
длу двухдзённага тэрміну быў  
поўнасьцю выцераблен і не аста-

чыць малацьбу ільну да 1 верасня  
і не пазней 3 верасня закончыць  
паўсямесна расціл або замочку  
ільну як у калгасах, так і ў адма-  
асобных гаспадарках.

ЦК і СНК абавязваюць райко-  
мы і РВК правесці выдзяленне ў  
кожным калгасе спецыяльных  
участкаў для расцілу і ўстанавіць,  
што за якасць лежкі, своєчасо-  
васць падняцця са сцелішчаў ад-  
казваюць: па калгасу—старшыня  
калгаса і яго намеснік па ільну і  
ў брыгадах—брыгадзір паліводчай  
брыгады.

ЦК і СНК адзначаюць зусім не-  
дапушчальнае становішча аргані-  
зацы ільномільных пунктаў і ка-  
тэгарычна патрабуюць ад дырэкта-  
роў МТС, загадчыкаў райза і стар-  
шынь калгасаў скалчэння абста-  
лявання ільномільных пунктаў і  
сушылак не пазней 1 верасня.  
Наркамэму да 1 верасня правесці  
у раёне раёнаў ход аргані-  
зацы гэтых пунктаў і далажыць  
ЦК і СНК.

Прапанаваць РК і райвыканко-  
мам правесці ход рэалізацыі іль-  
нотрапальных машын і малак са  
экладаў Белсельгасснаба і абавя-  
заць іх закончыць рэалізацыю ўсіх  
машын і ўстаноўку іх у калгасах  
у дэкадны тэрмін.

Адначасова ЦК і СНК абавяз-  
ваюць закончыць вытворчасць  
ільнотрапальных машын «Санта-  
лава», згодна планаў, зацверджа-  
ных Саўнаркомам для кожнага  
раёна.

ЦК і СНК абавязваюць Белза-  
готлён у бліжэйшую дэкаду пра-  
весці падрыхтоўку ільнозага-  
тоўчых пунктаў па асноўных іль-  
новалочных раёнах.

ЦК і СНК папярэджваюць раён-  
нае кіраўніцтва, што ўсякая спро-  
ба зацігнуць, адсунуць перапра-  
цоўку ільну, злучу трасты і ільно-

валакна дзяржаве спасыланнімі  
на другія работы будучы расцель-  
вацца, як праўленне актыўна-  
жаўных тэндэнцый.

Уся работа па ільну павінна  
быць пабудавана на аснове раз-  
гортвання палітычнай і гаспадар-  
чай ініцыятывы калгаснікаў.

ЦК і СНК абавязваюць райкомы  
і РВК забяспечыць поўнае раста-  
мачэнне калгаснікам, асабліва жан-  
чынам, апошняй пастановай парт-  
ты і ўрада аб ільне і ўсіх пера-  
багах і матэрыяльнай зацікаўле-  
насці працуючых на ільне.

Як цэнтральны, так і раённы  
калгасны друк абавязаны сістэма-  
тычна асвятляць ход работы па  
ільну, даючы заказ лепшых пры-  
кладаў ударніцтва, соцсаборніц-  
тва, і бязлітасна выкрываць ма-  
лейшыя спробы класавых ворагаў,  
сабатажнікаў і гультаёў сарваць  
або затармазіць правядзенне ме-  
рпрыемстваў па ільну.

ЦК і СНК папярэджваюць са-  
кратароў РК і старшынь райвы-  
канкомаў Талачынскага раёна  
т.т. Камініцкіна і Кошкава, Дуб-  
ровенскага раёна т.т. Мышалала і  
Майко і ў асабліваці Шклоўскага  
раёна—т.т. Ерманава і Козініцава,  
што па рэзультатах першай дэка-  
ды ўборкі і пераапрацоўкі ільну  
ЦК і СНК будучы судзіць аб тым,  
наколькі яны па-большэвіцку ара-  
зумелі дэбную пастанову ЦК і СНК.

Для праверкі і аказання дала-  
могі раёнам у справе лепшай ар-  
ганізацыі пярвічнай апрацоўкі  
ільну, камандыраваць у раёны  
т.т. Мартунова, Бенена, Глазвен-  
скага, Смольскага і Савастава.

ЦК і СНК чакаюць ад усіх ра-  
ёнаў рэспублікі ў бліжэйшыя ж  
дні рашучага пералому ва ўсёй  
работе па ільну.

## ПАСТАНОВА КАМІСІІ ПА СОЦЫЯЛІСТЫЧНАМУ СПАБОРНІЦТВУ З ЗАХОДНЕ-СІБІРСКІМ КРАЕМ І ЗАХОДНЯМ ВОБЛАСЦЮ

Ад 23 жніўня 1935 года

1. Чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б па  
групе зернавых і бульбяных раёнаў  
пакінуць за АРШАНСКІМ раёнам,  
Зварнуць увагу кіраўніцтва Ар-  
шанскага раёна на адставакне па  
малацьбе і слабую яшчэ работу па  
расцілу і падняццю ільну са сце-  
лішчаў.

2. Камісія адзначае выключныя  
ўзоры работы большэвікоў МЕН-  
СКАГА раёна, вынаёўшых план  
хлебнастаўкі разам з саўгасамі і  
ОРС'амі і заробатную натуралплату  
МТС. Занесці Менскі раён на чыр-  
воную дошку.

3. Чырвоны сцяг ЦК КП(б)Б і  
СНК БССР па групе ільновалочных  
раёнаў перадаць БАГУШЭЎСКАМУ  
раёну. Зварнуць увагу кіраўніцтва  
Багушэўскага раёна (т.т. МЯЖУЕУ,  
ЕУДАСЭУ) на адставакне па хлеба-  
пастаўках і ўборцы зернавых.

4. За добрыя паказальнікі па  
хлебнастаўках дадаткова занесці  
на чырвоную дошку БРАГІНСКІ ра-  
ён. Зварнуць увагу кіраўніцтва Бра-  
гінскага раёна на адставакне па  
малацьбе і расцілу ільну.

5. Камісія адзначае большэвіцкую  
работу саўгасу ГОМЕЛЬСКАГА  
МОЛПРАМТРЭСТА (дырэктар т-рста  
т. ЛАШКЕВІЧ, начальнік паліт-  
сэктара т-рста т. ДЫНДЗІН), які  
выканаў поўнасьцю план хлебапа-  
ставак дзяржаве.

6. За злучу тэмпеў па хлебапа-  
стаўках ЗНЯЦЬ з ЧЫРВОНАЙ ДОШ-  
КІ ГОМЕЛЬСКІ і КІРАЎСКІ раёны.

7. За ганебнае адставакне па хле-  
бнастаўках, ўборцы зернавых і  
расцілу ільну, не глядзячы на па-  
пярэджанні камісіі, занесці НА ЧО-  
РНУЮ ДОШКУ ЛЭЗНЕНСКІ і МЕ-  
ХАЎСКІ раёны. За ганебнае адста-  
вакне па хлебнастаўках занесці на  
чорную дошку МАГЛЕЎСКІ сьне-  
водтэст.

8. Камісія зварачае ўвагу кіраў-  
ніцтва раёнаў, якія знаходзяцца на  
чырвонай дошцы: ЧАШНІЦКАГА —  
на адставакне па хлебнастаўках і  
ўборцы зернавых; КАМАРЫНСКА-

ГА — на адставакне па ўборцы  
зернавых і расцілу ільну і БАБ-  
РУЙСКАГА — на адставакне па  
расцілу ільну і малацьбе. Камісія  
чынае ад гэтых раёнаў ліквідацыі  
адставакне ў гэту-ж пэрыядыку.

9. Папярэдыць кіраўніцтва ЖЫТ-  
КАВІЦКАГА (сакратар РК КП(б)Б  
ГАРБУНОУ, старшыня РВК ДЫ-  
НАУ), КРУГЛЯНСКАГА (сакратар  
РК КП(б)Б ЛІУШЫЦ, старшыня  
РВК КОНДРАТ), БЕШАНКОВІЦКА-  
ГА (сакратар РК КП(б)Б НАЖДАН,  
старшыня РВК ГРЫШЧАННОУ),  
ДУБРОВЕНСКАГА (сакратар РК  
КП(б)Б МЫШЛАУ, старшыня  
РВК МАЦКО) раёнаў, што пры не-  
ліквідацыі імі адставакне па хле-  
бнастаўках і раёны ЛЕПЕЛЬСКІ  
(сакратар РК КП(б)Б ВАЙНОВІЧ,  
старшыня РВК ЯНАНІС), ШКЛОУ-  
СКІ (сакратар РК КП(б)Б ЕРМА-  
КОУ, старшыня РВК КОЗІНЦАУ),  
МСІСЛАЎСКІ (сакратар РК КП(б)Б  
ШТЭЙНГАРТ, старшыня РВК РАЙ)  
— па хлебнастаўках і расцілу іль-  
ну раёны і іх кіраўнікі будучы зе-  
несены на чорную дошку.

10. Камісія адзначае недапушчаль-  
нае адставакне АСВЕЙСКАГА  
і СЕННЕНСКАГА раёнаў па ўборцы  
зернавых і хлебнастаўках, што  
сведчыць, што ў гэтых раёнах па-  
нуе яўнае самасупакоенне і на  
дэцыя барацьба за выкананне пла-  
на хлебнаставак і за захаванне  
ўраджаю ад страт, на што камісія  
зварачае ўвагу кіраўніцтва гэтых  
раёнаў.

11. Камісія па саборніцтву зва-  
рачае ўвагу кіраўніцтва ПЕТРЫ-  
КОўСКАГА, РАГАЧОўСКАГА, АСІ-  
ПАВІЦКАГА, ЗАСЛАЎСКАГА і  
СТАРАДАРОЖСКАГА раёнаў на зу-  
сім недапушчальнае іх адставакне  
па расцілу ільну.

12. Камісія зварачае ўвагу кіраў-  
ніцтва БЫХАЎСКАГА, ЧЫРВЕНЬ-  
СКАГА, КАПЫЛЬСКАГА, УЗДЗЕН-  
СКАГА, ЖЛОБІНСКАГА і МАГІ-  
ЛЕЎСКАГА раёнаў на іх адставакне  
ў выкананні плана сітосеевіння.

## Зводка ходу ўборкі збожжавых, цераблення ільну, с'яўбы азімых, сеназдачы, сіласавання і падняцця цаліны па раёнах БССР

на 20 жніўня 1935 года

№ па перадыку	Раёны	Брэна збожжа- вых азімах і ран. култ.	Засцірвана	Абмалочана	Выцераблена ільну	Расаслана	Паднята	Пасеяна зямлі	Здана дзяржаве сена	З-сіласавана
1.	Парацэўскі	100,0	100,0	92,4	100,0	59,3	—	2,6	103,1	69,2
2.	Гомельскі	100,0	100,0	92,3	99,8	50,4	—	2,4	98,0	46,0
3.	Даманавіцкі	100,0	100,0	58,5	96,6	23,5	1,2	6,2	88,4	89,4
4.	Добрунскі	100,0	100,0	53,1	90,8	—	—	—	69,0	72,7
5.	Любаньскі	100,0	100,0	45,1	100,0	34,1	—	—	79,3	98,9
6.	Ельскі	100,0	100,0	39,1	100,0	20,4	1,9	—	78,6	108,0
7.	Тураўскі	100,0	100,0	25,9	86,5	23,3	—	—	96,8	74,6
8.	Клячаўскі	100,0	100,0	10,7	88,9	70,4	—	—	86,7	36,6
9.	Грэскі	100,0	99,9	20,3	100,0	50,7	—	—	97,7	21,5
10.	Хопіцкі	100,0	99,6	28,4	100,0	62,5	0,6	1,1	105,8	42,0
11.	Мааьрскі	100,0	99,4	28,9	93,9	21,3	—	0,4	61,7	59,3
12.	Касцюковіцкі	100,0	99,0	40,8	100,0	92,2	—	3,4	106,0	46,5
13.	Лельчыцкі	100,0	98,9	41,8	99,9	25,1	—	—	—	142,1
14.	Прайойскі	100,0	98,4	41,2	100,0	70,8	0,7	2,1	126,0	79,3
15.	Калаткевіцкі	100,0	98,3	25,7	88,5	20,9	—	—	70,6	66,9
16.	Петрыкоўскі	100,0	98,1	33,1	76,3	12,3	—	—	58,2	25,4
17.	Кіраўскі	100,0	97,4	30,6	91,2	59,7	16,8	0,4	103,3	68,9
18.	Рудзельскі	100,0	97,1	38,8	100,0	64,8	1,5	1,2	88,2	86,2
19.	Брагінскі	100,0	96,8	27,2	100,0	37,8	2,7	1,8	52,8	67,5
20.	Бабруйскі	100,0	96,3	32,6	89,2	25,4	—	—	103,1	68,9
21.	Чачэрскі	100,0	96,0	39,5	96,2	48,2	—	—	105,3	36,9
22.	Рагачоўскі	100,0	95,5	24,5	97,6	31,8	0,5	0,8	72,0	51,3
23.	Рагачоўскі	100,0	95,3	26,3	72,1	36,9	2,4	—	102,8	36,6
24.	Бярэзінскі	100,0	96,1	27,1	96,4	36,4	—	0,1	96,0	54,3
25.	Лоеўскі	100,0	94,8	63,2	94,1	44,3	—	2,6	86,1	79,4
26.	Слуцкі	100,0	94,6	21,8	100,0	57,2	—	—	101,4	56,2
27.	Б. Кашалёўскі	100,0	94,4	30,7	96,6	36,7	—	—	86,7	51,5
28.	Чырвонасла- бодскі	100,0	94,0	28,4	100,0	33,0	—	—	94,8	33,4
29.	Бялыніцкі	100,0	93,9	23,4	100,0	56,8	0,2	3,1	88,0	66,4
30.	Быхаўскі	100,0	93,0	29,2	84,9	38,7	—	—	48,3	26,3
31.	Аршанскі	100,0	92,1	28,7	100,0	56,8	2,0	2,6	107,1	60,4
32.	Чэрвеньскі	100,0	91,8	17,6	91,9	44,0	—	—	75,6	20,8
33.	Крычаўскі	100,0	77,4	18,8	94,8	33,8	—	1,0	—	50,9
34.	Крупскі	99,9	98,9	40,7	100,0	66,3	16,8	—	106,1	63,4
35.	Капыльскі	99,9	96,6	33,4	100,0	30,9	—	1,2	95,0	25,5
36.	Хойніцкі	99,7	100,0	26,9	91,5	33,9	0,6	4,6	46,6	97,5
37.	Жыткавіцкі	99,7	100,0	23,5	87,8	22,0	—	0,1	31,8	100,2
38.	Асіпавіцкі	99,7	94,6	18,4	97,6	20,0	—	—	89,9	50,4
39.	Бягомльскі	99,5	97,1	24,6	89,4	23,6	—	8,7	94,8	36,5
40.	Старобінскі	99,2	97,1	16,6	100,0	42,7	1,6	0,1	91,9	54,1
41.	Нараўляцкі	99,1	100,0	36,9	92,3	60,9	2,5	2,0	59,0	33,2
42.	Дрыбінскі	98,9	91,5	21,1	92,6	39,6	—	0,6	67,3	41,5
43.	Веткаўскі	98,8	93,4	30,8	91,5	32,0	—	0,6	110,9	65,5
44.	Парыжскі	98,7	97,4	28,1	100,0	46,7	5,5	—	77,8	53,9
45.	Камарынскі	98,3	99,5	28,7	98,7	41,7	—	0,6	67,7	63,0
46.	Жлобінскі	98,3	98,8	23,3	93,1	30,8	1,9	—	51,7	29,7
47.	Гаралёўскі	98,3	83,5	40,6	94,8	57,4	17,2	16,8	80,4	81,2
48.	Чавускі	98,1	93,0	20,9	96,8	42,1	0,2	—	101,8	43,9
49.	Халопеніцкі	97,7	98,5	25,5	100,0	58,6	—	0,1	95,8	54,2
50.	Менскі	97,6	94,6	20,7	100,0	46,5	—	0,8	110,0	33,7
51.	Чырвонаявоўскі	96,9	96,6	28,2	98,2	40,9	—	1,8	70,8	64,3
52.	Горакі	96,9	93,0	34,1	97,0	29,7	0,7	0,5	103,2	106,4
53.	Гаўскі	96,8	81,5	20,8	75,3	12,3	—	—	38,8	39,6
54.	Магілёўскі	96,8	91,9	23,0	96,8	31,7	—	0,6	98,6	21,3
55.	Стародарожскі	96,6	91,5	39,4	93,2	29,2	—	0,6	99,0	57,0
56.	Смалевіцкі	96,4	98,1	19,6	92,7	35,1	—	1,0	129,6	37,1

## ЧЫРВОНАЯ ДОШКА

Пастановай цэнтральнай камісіі па сацыялістычнаму саборніцтву з Заходне-Сібірскага краёна і Заходняй вобласцю за высокія тэмпы ўборкі зернавых, хлебнастаўкі і цераблення ільну занесены на чырвоную дошку наступныя раёны:  
Лоеўскі (сакратар райкома КП(б)Б Кіраўніц



# Партыйнае будаўніцтва АД КІРАУНІЦТВА ЗАЛЕЖЫЦЬ РОСТ АКТЫВА

Узяўшы шпытак са спісам актыва, сакратар парткома завода імя Варашылава т. Айзман тут жа заўважыў: у нас актыў далёка не канчаецца на гэтым спісе. І сапраўды, на шматлікіх практычнай рабоце расце і выхоўваецца партыйны актыў завода.

Партыйная арганізацыя завода імя Варашылава мае права ганарыцца камуністамі, якіх яна выхавала для кіруючай партыйнай і гаспадарчай работы. Сярод іх — былы токар завода, камуніст Сямёнаў. З работы партарганізатара цэха ён высунут сакратаром парткома дражджавога завода «Чырвоная зара». Райцэс — былы парторг цэха, зараз сакратар парткома менскага трамвайнага парка. Камуніст Валюх, будучы парторгам цэха, скончыў вышэйшую тэхнічную вучальную ўстанову без адрыву ад вытворчасці і зараз працуе тэхнічным дырэктарам завода «Ударнік». Дырэктарам жа гэтага завода працуе былы токар завода імя Варашылава Андрэў.

Гэты спіс можна павялічыць да 40 чалавек, якія за апошні год пакінулі завод імя Варашылава. Яны вылучаны на кіруючую партыйную работу, на чыгунку, на будоўлі, кіруюць гаспадарчымі арганізацыямі.

А ўнутры завода мы наглядна бачым, як растуць і вылучаюцца на адказныя работы камуністы. Начальнік аддзела тэхнічнага кантролю Гінзбург, начальнік зборачнага цэха Мінкоў, начальнік вытворчасці завода Айзман, — усе яны скончылі ВТНУ без адрыву ад вытворчасці, зараз інжынеры і выконваюць адказную работу. Іх выхавала партыйная арганізацыя завода.

Рост камуніста на практычнай рабоце асабліва адчуваецца ў сумішчэнні з тэарэтычнай вучобай. Нядаўна скончыў сваю праграму гурток па вывучэнні ленінізма. 8 чалавек з гэтага гуртка папоўнілі рады прапагандыстаў завода. Гэта Кузняк, Буевіч, Гінзбург, Мінкоў і іншыя. Яны прайшлі ўсе ступені партыйнай асветы на заводзе.

— Спадабаецца мне прапагандысцкая работа; у ёй я асабліва адчуваю свой рост, — гаворыць

прапагандыст Буевіч. Але блда ў тым, што не па ўсіх тэмах кансультуюць нас, ды і кансультацыя не заўсёды задавальняе. Буевіч скончыў гурток па вывучэнні ленінізма і ўжо кіруе заняткамі гуртка спачуваючых.

Актыў выхоўваецца і на выкананні перыядычных заданняў. Вось група з шасці чалавек нядаўна закончыла праверку работы сярод пацменшасцей завода. Да справядзачы парткома група камуністаў правярала пастановку масавай работы сярод рабочых. Для работы па шэфству над чыгункай вылучаны лепшыя камуністы-актывісты.

Паспяхова рост актыва на практычнай рабоце залежыць ад таго, як ім кіруюць. Камуністам Гінзбургу, Матусевічу, Розіну, Кузнякову; некаторым другім было ўпершыню даручана зрабіць даклады на міжпарцыйныя тэмы. Ім дапамаглі кансультацыяй, літаратурай. З гэтым заданнем яны справіліся не дрэнна. І зараз іх вылучэнні камуністаў для прапрацоўкі матэрыялаў кангрэса Камінтэрна, партком зноў узяў групу, якім даручаецца такое заданне ўпершыню (Данілевіч, Батвінік, Шаболтас). Гэта не дрэнна. Але на жаль, такія заданні не носяць сістэматычнага характара.

Пэўнай сістэмы ў засяроджванні справядзач камуністаў аб аясным выкананні заданняў няма, няма дыферэнцыяванай работы з асобнымі групамі актыва. Калі партком увёў у практыку сваёй работы нарады парторгаў па пасабовым пытаннях (склікаюцца яны не рэгулярна), то зусім не склікаюцца камуністы, якія працуюць на кіруючай профсаюзнай, комсамольскай, савецкай і іншых работах.

Зусім рэдка склікаецца і ўвесь партыйны актыў для прапрацоўкі спецыяльных тэарэтычных і практычных пытанняў. За 1935 год толькі два разы быў склікан партыйны актыў: пры прапрацоўцы пастановы ЦК КП(б)В аб перабудове партыйнай работы і па падрыхтоўцы да праверкі партыйных дакументаў. Гэта, зразумела, ма

Фрыд.

# ШТО СТАЛАСЯ З ЖЭДЗІЦКАЙ ШКОЛАЙ

КЛІЧАЎ (Спец. кар. «Звязды»). Калі кончыўся навучальны год, загадчык жэрдзіцкай пачатковай школы, Ганчанскага сельсовета, Андрэй Трапянок забіў дзверы цвікамі.

— Гэта самае правільнае, — гаварыў Трапянок старшынні мясцовага калгаса «Комунар» Раману Зайцу. — Зараз ніхто сюды не палева, а як прыдуць заняткі, адаб'ем дзверы.

Тым часам Раман Заяц рашыў скарыстаць памяшканне школы пад патрэбы калгаса. Ён выламаў дзверы і зайшоў у клас. Неўзабаве пасля гэтага калгаснікі пачалі зносіць сюды хамуты, пастромкі, дугі і інш. Так адзін з класаў перагараўся ў склад для зброі.

Малюнак з натуры наступны: пад вокнамі школы ходзяць каровы, праз парог у малочную ідуць свінні (пахне сываратка). Далей — у класе ляжыць зброя. Вокны павыбіваны. Кнігі, што ляжалі ў шафе, параскрананы.

Цяжка толькі прадставіць, як тут будуць займацца дзеці.

А. ЛОСЬ.



У г. Менску, дзе быў «сталчок», зараз разбіт снвер. Фото КАПЛІНСКАГА.

# АФАРМЛЕННЕ СШЫТКА

На прагным да ўражанняў усёўпрымаючым сазнанні школьніка пакідаюць сляды знешні выгляд і афармленне ўсяго што ён бачыць, з чым ён сустракаецца. На складанне мастацкага густу вучня маюць вялікі ўплыў і фарба на сценах класа, і аддзелка мэблі, і прыгожы пераплёт падручніка, і афармленне шпытка.

І вось, на шпытку мы хочам спыніцца.

Вучань мае прывычку на вокладцы свайго шпытка аспярожна, з любоўю вывесці тлустымі, прыгожымі літарамі сваё прозвішча, у якім ён класе і па якому предмету шпытка. Але гэта не ўдаецца. Вокладка шпытка такой аперацыі не вытрымлівае, бо зроблена з дрэннай тонкай паперы.

Яе шэры або зеляваты колер не адпавядае той высцясласці, багатаści, якая ўласціва нашым дзецям.

На ўсіх шпытках, якія выпускае фабрыка «Герой працы» (Добруш) і «Палесдрук», друкуецца толькі партрэт Пушкіна. Мы нічога не маем супроць Александра Сергеевіча. Усе вучні павінны ведаць і любіць гэтага геніяльнага паэта.

Але чаму толькі адзін Пушкін? А астатнія класікі? А такія гіганты сусветнай літаратуры, як Раман Ралан, Максім Горкі, Барбюс? А нашы беларускія народныя паэты?

І чаму-б на частцы шпыткаў не надрукаваць партрэт героя — піонера Паўліна Марозава, загінуўшага ад рукі класавага ворага. Дадаць да партрэта невялікі паяснятны тэкст і гэтым дапамагчы выхоўваць у дзяцей пачуццё бязмежнай адданасці сваёй сацыялістычнай радзіме?

На чацвёртай старонцы вокладкі друкуецца табліца множання і метрычная сістэма мер. Так на

# Культура і быт каласнай вёскі ВАЛЕЙБОЛ У КАЛГАСАХ ПАЛЕССЯ

Арганізавана правозапад культуры досуд калгаснікі сельскагаспадарчай арцелі імя ОГПУ Жытэвіцкага раёна. Валеібол заваяваў там вялікі аўтарытэт сярод моладзі і дарослых.

Ініцыятарам арганізацыі валеібольнай гульні ў калгасе з'яўляецца загадчык калгаснага клуба Галавач Міхась. Яшчэ вясною ён набыў для клуба валеібольны мяч, але сеткі доўгі час дастаць не ўдалася. Нарэшце, быў знойдзены выхад. Сетка была зроблена самімі калгаснікамі з грубых суровых ніткаў.

Спачатку вучылася і трэніравалася моладзь. Дарослыя глядзелі на іх з заінтарэсам. А потым і самі сталі далучацца да моладзі.

Неўзабаве пачаліся ўнутрыкаласныя спаборніцтвы. Зараз зборная калгасная каманда рыхтуецца да сустрэчы з камандай калгаса «ІІІ Інтэрнацыянал». Белявецкага сельсовета.

Р. ФРАЛОУ.

# НАПЯРЭДАДНІ ПРЫЗЫВУ У ЧЫРВОНУЮ АРМІЮ

Хутка пачнецца прызыў у рады Чырвонай арміі нарадзіўшыхся ў 1913 годзе. У Менскім раёне шырока разгарнулася падрыхтоўка да прызыву. Асноўная ўвага накіравана на тое, каб не дапусціць варажых элементаў у рады нашай Чырвонай арміі, на павышэнне агульных ведаў прызыўнікоў.

У гэтым месяцы была праведзена гарадская фізкультурная спартакіяда прызыўнікоў, якая паказала добрую фізічную падрыхтоўку моладзі. Асабліва выдзеліліся прызыўнікі з саюза будаўнікоў і менскай ЦЭЦ. Гэтымі днямі ў Менску пачалі працаваць 20-гадзінныя паліткурсы, арганізаваныя ваенкаматам і Менгаркомам ЛКСМБ. Курсы падрыхтоўць 150 комсамольцаў-дапрызыўнікоў.

Уся правадзімая работа гаворыць аб вялікай увазе і клопатах працоўных аб нашай доблеснай Чырвонай арміі і яе новым напавенні.

Аднак, некаторыя арганізацыі Менска недастаткова аддаюць увагі падрыхтоўцы к прызыву. Так, напрыклад, горсовет фізкультуры яшчэ не справіўся са сваёй задачай — падрыхтоўкі прызыўнікоў да здачы норм на значок «ГПА» прызыўнікамі. Толькі 24 проц. з іх здалі нормы. Гарадскі аддзел аховы здароўя не арганізаваў неабход-

нага лясчэння хворых прызыўнікоў, не заваў дакладнага ўліку хворых і вылучаючых.

Класавы-варажыя элементы, выкарыстоўваючы недастатковасць пільнасць некаторых арганізацый, імкнуліся сабраць сваё мінулае і пралезці ў рады Чырвонай арміі. Так, сын кулака з Мазырскага раёна Пётра Тарасовіч, які працуе цяпер на Менбудзе, каб сабраць сваё сацыяльнае паходжанне, перамяніў прозвішча на Карыновіч і пачаў выдаваць сябе за украінца...

Рад прафармлізацыі і гаспадарніцкай сталі на прамы шлях перапрацоўкі закону аб прадастаўленні дапрызыўнікам вопытцы і пупёваў у дамы адначынку. Заўважым імя Варашылава аб'яваў даць 9 пупёвак прызыўнікам, але на справе не выдаў ні адной. На фабрыцы «КІМ» прызыўнікам адмовілі ў апапачынку, а аднаму з іх — члену пажарнай каманды — не выдаў спецпасцёма таму, што ён прызыўнік і хутка павінен пайсці ў армію.

Партыйна-комсамольская і профсаюзна арганізацыі павінны праявіць максімум увагі да матэрыяльных і культурных запатрабаванняў прызыўнікоў, да падрыхтоўкі іх у Чырвоную армію.

П. ДУДО

# У АБАРОНУ УРАЧА АМБРУМЯНЦА

Найвялікшыя клопаты аб здароўі кожнага працоўнага працягваюць наша партыя і наш урад. Соцыялізм стварыў у нас магутную культуру аховы здароўя. Соцыялізм стварыў у нас багацейшую матэрыяльную базу барацьбы за здароўе і жыццё людзей (больніцы і дыспансеры, санаторыі і дамы адпачынку, установы прафілактыкі і навукова-даследчыя інстытуты). Соцыялізм узяў у нас урача на небывалую вышыню. Годнасць урача — барацьбіта за здароўе людзей — з'яўляецца пачэснай і высокай у нашай краіне.

Гэта адчувае на сабе кожны ўрач, кожны медыцынскі работнік Савецкага Саюза. Гэта адтуў і гомельскі ўрач Амбрумянц, які за сваю плённую і добрасумленную работу карыстаецца вялікай папашанай у масах гомельскіх пролетарыяў і акружан партыйнай арганізацыяй заслужанымі клопатамі.

Гэта адчувае на сабе кожны ўрач, кожны медыцынскі работнік Савецкага Саюза. Гэта адтуў і гомельскі ўрач Амбрумянц, які за сваю плённую і добрасумленную работу карыстаецца вялікай папашанай у масах гомельскіх пролетарыяў і акружан партыйнай арганізацыяй заслужанымі клопатамі.

пай у опрэчых па першаму тавіню парадку дня, прычым, па словах Вдавенкі, яго выстугленне «з'яўляецца неабольшым, абыватальскім».

Вось дык нумар! Чаму-ж, не слухаўшы неабольшага выстугленне ўрача, парторг Вдавенкі двуручніцкі маўтаў, галасавалі нават за яго, каб потым у спешным парадку адвесці руку Амбрумянца ад пісьма знатных людзей? Гэта становіцца падазрона, прымушае лепш прыгледзецца да тамога Вдавенкі.

Паглядзім-жа, якія гэта «абыватальскія думкі» выказваў пра Амбрумянца на сходзе. Парторг Вдавенка растлумачвае:

— «Амбрумянц у сваім выстугленні на агульным сходзе растлумачыў тэорыю, што ва ўрачэбнай працы былі і будуць смяротныя выпадкі, таўсама як ёсць у дурнапрадуктаў у магазінах, не глядзячы на пільнае атносіны да іх».

# ЧУЖАКІ З ПАРТЫЛІТАМІ

Камуніст Чорнагаловы, старшыня калгаса «Прамень камунізма», праходзіць праз гэтае перадае...

кулачаны) і зараз у калгасе праходзіць кулацкую палітыку.



нілі гадзі прапагандыстаў завода. Гэта Кузьмінкоў, Буевіч, Гінзбург, Мінкоў і іншыя. Яны прайшлі ўсе ступені партыйнай асветы на заводзе.

— Спадабаецца мне прапагандысцкая работа; у ёй я асабліва адчуваю свой рост, — гаворыць

толькі два разы быў склалан партыйны актыв: пры прапрацоўцы паставоны ЦК КП(б)Б аб перабудове партыйнай работы і на падрыхтоўцы да правэркі партыйных дакументаў. Гэта, зразумела, ма ла.

ФРЫД.

## ЧУЖАКІ З ПАРТЫЛІТАМІ

Комуніст Чорнагаловы, старшыня калгаса «Прамень комунізма», прайшоў правэрку партдакументаў. Сакратара Жытківіцкага райкома партыі т. Гарбунова мала цікавіла, чаму гэта ў самым буйным калгасе «Прамень комунізма» (Браніслаўскі сельсовет) больш 400 гадоў буйнай рагатай жывёлы астаецца на з'ёму без кармоў, чаму гэта з 900 гектараў сенажаці на 10 жніўня, пры 85 каспах акасілі толькі 285 гектараў.

А шкада, вельмі шкада, што т. Гарбуноў не цікавіўся, а то можна было-б выявіць шмат агідных фактаў. Тав. Гарбуноў выявіў-бы, што Чорнагаловы—выхалец з кулацкай сям'і (бацькі і сваякі рас-

кулачаны) і зараз у калгасе праводзіць кулацкую палітыку.

Таксама гадка прайшоў правэрку партдакументаў кандыдат партыі Некрашэвіч (патомствены дваранін). Некрашэвіч урапаваў брыгадзірам палітэскай брыгады ў калгасе «Комінтэрн» і дзвёй яе да коўзага развалу. Само праўленне на затрабаванню калгаснікаў вымушана было зняць Некрашэвіча з кіраўніцтва брыгадай.

Такім-жа парадкам прайшоў правэрку і комуніст Дудзіч Ігнат. Бацькі яго абкладаліся ў індывідуальным парадку, прычым яшчэ і зараз ён падтрымлівае сувязь з кулацкімі сваякамі.

І. СМІРНОУ.

не адпаянае той вясялісці, бадаёрасці, якая ўласціва нашым дзецям.

На чацвёртай гаронцы вокладкі друкуецца табліца множання і метрычная сістэма мер. Так на

шытка. Але НК.Асветы задаролён толькі атрыманням шыткаў і не клопацца аб іх афармленні.



Уседавецкая элімпіяда самадзейных мастацтваў. НА ЗДЫМКУ: дзеці рабочых шахты Сарокін вугаль-вучанцы балетнай школы пры клубе імя Леніна—Ніна Ганчарова, Тамара Сырэмапотная, Кеця Керэцкая і Шура Мушкеева выконваюць «руснега».

# НОВАЕ ЖЫЦЦЕ

(ДА ПЯТНАЦЦАГОДЗЯ КАЛГАСА ІМЯ ТЭЛЬМАНА).

Гутарка адбывалася на засцеленай верандзе кватэры калгасніка Фрыдмана. Калгас імя Тэльмана, Брагінскага раёна, рыхтуецца да свайго пятнаццацігадовага юбілея і сёння калгаснікі ўсламяюць сваё мінулае дакалгаснае жыццё.

Гэта было даўно. На тэрыторыі цинерашняга калгаса быў маёнтак памешчыка Патона. Тут з дня ў дзень весяліліся панкі і падпанкі, ігралі музыкі, лілося віно, рэзаліся ў карты. А ў суседніх сёлах жыла беднота. Там — гразь, вечная туга і гора. Нават гармоні ў вёсцы не было і хлопцы-начлежнікі забывалі пра коней і ціхенька падпаўзалі да берагоў рэчкі Брагінкі і патамна ўпіваліся плаўнымі гукімі валсаў і мазуркаў, якія несліся з-за рэчкі, са светлых вакон патанаўскага замка.

стоўка батракоў у маёнтку Патона. Адмовіліся батракі прапавань за 5—10 капеек у дзень. Для надалення забастоўкі быў выклікан атрад паліцыі і Патон сам быў паўстаўшых батракоў і сялян.

Памятаюць сёнешнія калгаснікі, што Патон быў прайшоў у карты і маёнтак перайшоў Кісяцкоўскаму, такому-ж, як і Патон, самадур-эксплаататару. Аб многім-бы яшчэ ўспомнілі калгаснікі. Але іх клічуць на сход. Там абмяркоўваецца парадак падрыхтоўкі да калгаснага свята, там будуць абмяркоўваць, як лепш правесці юбілей.

Калгасніца Фрыдман прыйшла на сход з летапісам калгаса імя Тэльмана. Летапіс скуны, але яркі і кожная выдатная падзея ў ім зафіксавана.

1920 год, май. Праводзіцца першы сход яўрэйскага насельніцтва мястэчка Брагіна аб устроістве іх на зямлі.

— Жывінь. Арганізавана сельскагаспадарчая арцель. Першыя выбары праўлення арцелі.

— Верасень. Першы засеў жыта на плошчы 16 гектараў.

1922 г. Бандытызм, арганізацыйныя непаладкі, усё гэта адбывалася на вачах калгаснікаў.

Многа прайшло цяжкіх год. Пачыналася новае жыццё на новым месцы. Але перамагалася разруха, разам з усёй краінай рос і калгас.

У год вялікага пералому калгас павялічваецца, у яго ўліваецца

група сялян з суседняга пасёлка. Калгас інтэрнацыяналізуецца. Дружная сям'я былых беднякоў—яўрэяў і беларусаў—з новымі сіламі будзе калгасную гаспадарку. За апошнія гады калгас атрымаў на сельскагаспадарчых выстаўках 4 дыпломы.

Ужо другі год калгас імя Тэльмана з'яўляецца перадавым у раёне. У мінулым годзе калгас занесен у чырвоную кнігу Советаў. Сёлета да 5 жніўня калгас поўнасьцю выканаў план хлебапаставак, закончыў малацьбу і засыпаў насенныя фонды. Калгас імя Тэльмана з поўным правам можа называцца большэвіцкім. Калгаснікі ж жывуць заможна і культурна.

Вось кватэра староўшай калгасніцы Казіміраўскай Рысі. Іменна кватэра, а не хата. Калгас апроч стайняў, свірнаў, хлявоў пабудоваў для калгаснікаў вялікі дом, многім калгас дапамог перанесці хаты з пасёлкаў, дапамог перабудоваць гэтыя хаты ў высокія, з вялікімі вокнамі дамы гарадскога тыпу. І зараз у калгасе зусім няма хат сельскага тыпу. Нават слова «хата» не існуе тут.

У кватэры Казіміраўскай тры пакоі. Зараз ідзе рамонт. Зроблена штукатурка. Кватэра чакае пабелкі. У гэтым-жа доме кватэра Стольвер Бэндіка. Тут чыстата, кветкі, сталы, крэслы, шафы. Вядома, гэты ў гэтай кватэры, забываецца, што гэта ў вёсцы. Зубар Мацвей перабудоваў свой домік з сялянскай хаты. Але і тут не толькі не горшы, але, бадай, лепшы парадок, чым у новапабудаваных дамах.

У Зубара два чысценкія белевкія пакоі. На спецыяльных пад-

таўках стаяць добра дагледжаныя вазоны. Тут фікусы, алеандры, розы. На сцяне гадзіннік, на вокнах фіранкі. Вакол стала і ля сцяны—дзсятка крэслаў.

Зубар Мацвей са сваёй сям'ёй—жонка і двое дзяцей — жыве заможна і культурна. Тое, што ў гэтай невялікай сям'і ёсць тры ложкі з'яўляецца паказальнікам росту іх заможнасці і культурнасці. Яшчэ некалькі год назад у Брагіншчыне ні адзін сялянін не меў гэтага. Цяпер-жа такіх сем'яў сотні.

Каля двух з паловай тон адных хлебных культур атрымаў Зубар на свае і жончыны прададні ў мінулым годзе. Было зроблена многа пакупаў—самавар, шафа, крэслы, тры палты, два касцюмы, боты, тры пары бацінак, дзве пары валенак і многа іншых рэчаў. Зубар выпісае дзве газеты, чытае кніжкі.

Калгаснага трактарыста Нікіфара Камка мы бачылі каля малагасі. Ён — лепшы ўдарнік калгаса — не адыходзіў ад любімага «Інтэра». Ён быў у рабочым, забруджаным касцюме. Вечарам тав. Камок прыйшоў у клуб. Ён быў чыста вымыты, у белай рубашцы і пиджаку.

Часамі яшчэ трактарысты скардзяцца, што ў іх няма магчымасці быць чыстымі. Варта ім павучыцца ў гэтай кватэры, забываецца, што гэта ў вёсцы. Зубар Мацвей перабудоваў свой домік з сялянскай хаты. Але і тут не толькі не горшы, але, бадай, лепшы парадок, чым у новапабудаваных дамах.

Старшыня калгаса т. Дзялец Нікалаі сам паказвае прыклад культурнага жыцця. Яшчэ некалькі год назад у калгасе пагардліва

адносіліся да чыстаты, гігіены, культуры. Доўгі час прыходзілася весці барацьбу з перажыткамі бескультур'я. І Дзялец, апроч арганізацыі санітарна-культурных паходаў, рашыў што варта паказаць прыклад, і справа будзе зрушана з месца.

У трох пакоях старшыні калгаса ўтульна расставлены сталы, крэслы, канапы з белымі чакламі, шафы. На вокнах цюльевыя гардзіны, на камодзе — патэфон, прыгожая статуэтка. Партрэты правядыроў у лепшых рамах.

Тэльманаўцы жывуць па-новаму, заможна і культурна.

Сёння яны адзначаюць пятнаццацігадовы юбілей свайго калгаса, падвядзяць вынікі, намячаюць далейшыя перспектывы росквіту. Услед за перамогамі ў гаспадарчым будаўніцтве калгаса намячаецца пабудова ў калгасным парку клуба, воднай станцыі, будаўніцтва новых дамоў, перабудова маючага радзевузла, электрыфікацыя калгаса.

Вырас калгас, выраслі і людзі—былыя балаголы, батракі становяцца трактарыстамі, паляводамі, жывёлаводамі. Многія-ж калгаснікі вучацца ў рабфаках, тэхнікумах. Трое вучацца ў вышэйшых навучальных установах.

Радасна сустракаюць калгаснікі юбілей свайго калгаса. Успамінаецца апаўдзёнае калгаснікаў, калі яны былі яшчэ вясковымі хлопцамі і з-за рэчкі слухалі гукі музыкі з панскіх палацаў. Сёння на калгасным свяце будуць свае музыкі, свае спевакі.

Брагінскі раён, ЯН ПАУЛОУСКІ, калгас імя Тэльмана.

яшчэ ў гісторыі чалавечтва нішчылі. Годнасць урача — барацьба за здароўе людзей — з'яўляецца патэснай і высокай у нашай краіне.

Гэта адчувае на сабе кожны ўрач, кожны медыцынскі работнік Савецкага Саюза. Гэта адчуў і гомельскі ўрач Амбрумянц, які за сваю плённую і добрасумленную работу карыстаецца вялікай папярнай у масах гомельскіх пролетарыяў і акружан партыйнай арганізацыйнай заслужанымі клопатамі і ўвагай.

Урач Амбрумянц працуе ў 1 гомельскай чыгуначнай больніцы бесперапынна дзесяць год. Не адзін дзсятка жыццяў выратаваны ад цэпкіх лап смерці ўмелымі рукамі хірурга Амбрумянца. Веданне сваёй справы, любоў да яе і хваляванне за лёс кожнага хворага зрабілі імя Амбрумянца папулярным далёка за межамі Гомеля і нават Беларусі.

Зусім натуральна, што калі беларускі народ напярэдадні 15-годдзя свайго вызвалення ад белалпольскай акупацыі вылучаў лепшых людзей для падпісання пісьма свайму роднаму вялікаму Сталіну, у ліку тысяч знатных людзей рэспублікі быў вылучан і ўрач Амбрумянц.

Але тут на сцэну выязвае нейкі Вдавенка. Ён, аказваецца, з'яўляецца партаргам медыцынскіх устаноў гомельскага чыгуначнага вузла. Пад яго кіраўніцтвам абгаварваліся кандыдатуры на права падпісання пісьма. У яго прысутнасці быў вылучан урач Амбрумянц. Пад яго старшыняствам праходзіў сход медыцынскіх работнікаў вузла, на якім доктар Амбрумянц атрымаў ганаровае права попісу. І ўвесь час Вдавенка маўчаў, добра ведаючы, што маса моцна будзе падтрымліваць кандыдатуру Амбрумянца.

І толькі тады, калі ўсё было скончана, Вдавенка тэрмінова пасылае ў рэдакцыю «Звязды» нервовае пісьмо.

«Кандыдатуру ўрача Амбрумянца, — піша Вдавенка, — высунутую калектывам медработнікаў гомельскага чыгуначнага вузла, подпісе якога ўжо значыцца ў пісьме знатных людзей БССР тав. Сталіну, партарганізацыя просіць зняць».

Вдавенка хлусіць: партарганізацыя нічога падобнага не рашала. Гэта ён сам узяў і каваўне знатнага ўрача, гэта ён сам рашыў цішком скампраметаваць вядомага хірурга.

Але ў чым-жа Вдавенка абвінавачвае ўрача Амбрумянца?

Аказваецца, на тым-жа сходзе, на якім урачу Амбрумянцу было прадастаўлена права падпісаць пісьмо знатных людзей, ён высту-

жылае дэмагогічна дамага Вдавенкі.

Паглядзім-жа, якія гэта «сабе ватаўскія думкі» выказваў урач Амбрумянц на сходзе. Партарганізацыя растлуматвае:

— «Амбрумянц у сваім выступленні на агульным сходзе развіў тэорыю, што ва ўрачэбнай практыцы былі і будуць смеротныя выпадкі, таксама як ёсць утвара прадуктаў у магазінах, не гледзячы на шільныя адносіны да іх».

І гэта ўсё, тав. Вдавенка? Што ў гэтых выказваннях неабавязкова віцкага? З якога гэта часу вы сталі лічыць, што чалавек не можа памерць, што медыцына ўмоўляна ў барацьбе са смерцю?

На нашу думку, абвінавачанне трэба пераадрасавань. Ніхто і нішчы як сам партарган Вдавенка аказваўся насіроў абываталем, які спалохаўся прамых, смелых вышленняў здравамыслычага ўрача і пачаў на гэтых «падставах» нехабную траўлю майстра хірурга.

Урач Амбрумянц расказаў у сваім выступленні на сходзе, як хірургі гомельскай чыгуначнай больніцы змагаюцца са смерцю, ён даказаў, што проціпартынасіці па гэтай больніцы занапа меншы ў параўнанні з іншымі больніцамі горада; але ён казав тавару і той басспрэчны факт, што пры ўсім росце медыцыны, які маем у Савецкім Саюзе, смеротныя выпадкі (выпадкі, заўважце!) былі і будуць у медыцынскай практыцы.

Савецкая медыцына робіць «чуды». Але гэтыя «чуды» грунтуцца ў нас на росквіце медыцынскай навукі, на выхаванні ва ўрачэбнай масе вялікай і глыбокай любові да чалавека, на самазвычайнай барацьбе савецкіх урачоў з хваробамі і смерцю, на прымяненні ўсяго магчымага для выратавання жыцця хворага. Але могуць быць і, зразумела, бываюць выпадкі, калі ўсе меры медыцыны аказваюцца бяспольнымі і смерць вышывае з рук урача сваю афору. Тут ніякае «чуда» не дапаможа.

А абываталь, хоць-бы і з партбилетам у кішэні (накшталт Вдавенкі), патрабуе ад урача нявычайных чудаў, што не мае нічога агульнага з патрабаваннем ад урача добрасумленнай і адданай работы. А той факт, што ўрач Амбрумянц працуе добрасумленна і аддана, не адмаўляе і сам Вдавенка.

Палітдзел гомельскага аддзялення эксплуатацый павінен безадкладна спыніць нехабную траўлю ўрача Амбрумянца і прызначыць арганізатара апошняга абываталя Вдавенка — да партыйнай адказнасці.

А. ЛІУШЫЦ, Л. РОЗЕНБЛІМ

### БЯЗДУШНЫЯ ЧЫНОУНІКІ 3 КРУПСКАГА РАЙАНА

(Пісьмо настаўніцы)  
Працавала я настаўніцай крупскай беларускай узорнай поўнай сярэдняй школы. У лютым гэтага года пашла ў дэкрэтыўны адпачынак на працягласці і выехала ў Парыжы.

За два месяцы да родаў мне выдалі заработную плату, а кватэрны дырэктар школы Кобляк мне не даў тамусьці.

Не маючы сродкаў і магчымасці з маленькім дзіцем прыехаць у Крукі, я ў ліпені месяцы паслала Крупскаму райану бюлетэнь і заяву загаданым пісьмом аб вышліце мне за два месяцы 21 дзень пасля родаў, таксама і кватэрны.

Прайшоў месяц, я ні грошай, ні адказу не атрымала. Апынуўшыся ў бязвыкладным становішчы, я паслала заяву райпракурору з просьбай уздзейнічаць на райана.

І вось аказалася, што там усе мае дакументы згубілі. А пракурор, замест прыняцця мер да бяздушных чыноўнікаў, перадаў заяву ім, і на гэтым палічыў сваю місію закончанай.

Я вымушана была звярнуцца да паркома асветы БССР тав. Чарнушэвіча, які таксама накіраваў мяне заяву Крупскаму райану. Але вынікаў да гэтага часу няма.

ДАЛЕЦКАЯ.

### НЕДААЦЭНЬВАЮЦЬ ВАЖНЫ УЧАСТАК РАБОТЫ

(Пісьмо работніка  
промкааперацыі)

Загатоўка ўдільсыравіны мае вялікае гаспадарчае значэнне для мабільнага дадатковых унутраных рэсурсаў для прамысловасці, а таксама і для экспарту. Але, на вялікі жаль, у радзе раёнаў гэту справу аўна недаацэньваюць.

Даму факты. Старшыня чырвовапольскай промарцелі імя МОПР т. Гаролаў звярнуўся да дырэктара райбанка т. Брафееўкі, каб той адпусціў крэдыты з маючыся лімітаў на загатоўку удільсыравіны. Брафееўка нават не пажадаў з ім гаварыць. А планавік банка проста адказаў: «На такую рэч, як загатоўка ўдільсыравіны, просіць крэдыты».

Таякі факты маюць месца і ў Віцебскім, Парыжскім, Бялініцкім і ў Крычаўскім раёнах. Там таксама лічачы загатоўку удільсыравіны нічога не вартай і непатрэбнай.

## Паход імя тав. ГІКАЛО за лён

### ІЛЬНАВОДЧЫЯ РАЁНЫ ДРЭННА ЗАГАТАУЛЯЮЦЬ ІЛЬНОСЕМЯ

(ПА ЗВОДЦЫ НА 20 ЖНІЎНЯ)

Па вестках Беларускай канторы Заготільна, па раёнах БССР на 20 жніўня загатоўлена ільносемея толькі 11,8 проц. галавога заданья.

На першае месца па БССР вышлі група неільнаводчых раёнаў, якія загатоўлі 20,8 проц. свайго плана. Па ільнаводчых раёнах загатоўлена толькі 9,7 проц. плана.

Буца-Калпалеўскі раён выканаў план заготовак ільносемея на 59,9 проц., Лоеўскі — 57,4 проц., Слуцкі — 53,8 проц., Кіраўскі — 37,8 проц., Уваравіцкі — 35,0 проц., Хойніцкі — 32,3 проц.

З ільнаводчых раёнаў Аршанскі раён загатоўіў 46,9 проц. свайго галавога заданья, Касцюковіцкі — 40,7 проц., Бялініцкі — 37,0 проц., Чавускі — 25,0 проц., Сенненскі — 23,6 проц., Чашніцкі — 24,9 проц.

Рад ільнаводчых раёнаў усё яшчэ не пачынаў загатоўку ільносемея. Ні аднаго цэнтнера не загатоўлена яшчэ ў Дрысенскім раёне; усяго толькі 17 тон загатоўлена ў Лёзненскім раёне, 37 тон у Мехаўскім, 78 тон у Ветрыцкім, 10 тон у Расонскім, 13 тон у Талачынскім, 2 тоны ў Чалопеніцкім, 16 тон у Суражскім, 19 тон у Сіроцінскім, 14 тон у Пепельскім, 2 тоны ў Асвейскім.

Тэмпы загатоўкі ільносемея павінны быць у бліжэйшыя дні рэзка ўзмацнены ва ўсіх раёнах.


### РАЗАСЛАНА ТОЛЬКІ 26 проц. ВЫЦЕРАБЛЕНАГА ІЛЬНУ

Сакратар Шклоўскага райкома КП(б)Б тав. ЕРМАНОЎ паведаміў па тэлефону нашаму супрацоўніку аб канкрэтных мерах, прынятых райкомам да ўзмацнення тэмпаў уборкі і апрацоўкі ільну, як гэтага патрабуе сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч у тэлеграме, змешчанай 22 жніўня ў «Звяздзе».

22 жніўня было склікана тэрміновае пасаджэнне бюро райкома. Усе члены бюро прызналі папярэджанне сакратара ЦК правільным і своєчасовым, бо разрыў паміж церабленнем, расцілам і падняццем ільну са спецішч пагражае раёну вялікімі стратамі.

Бюро прыняты тэрміновыя меры для ўзмацнення тэмпаў цераблення і расцілу. У дапамогу калгасам раёна пасланы 24 чал. з раённага партыйнага актыва.

На 20 жніўня ў раёне разаслана 26 проц. выцерабленага ільну.



Малацьба ільну ў калгасе імя Тэльмана, Брэгінскага раёна.

### ЗДАЛІ ЛЁН 14-м НУМАРАМ

ДУБРОЎНА. Першым у раёне 12 жніўня здаў 36 кілограмаў валакна 14-м нумарам калгас «Ленінскі шлях», Савінскага сельсовета.

Уключыўшыся ў паход імя тав. Гікало за лён, калгаснікі абавязаліся выканаць план здачы ільнопрудукцыі не пазней 1 кастрычніка.

### СОУГАСЫ ГОМЕЛЬСКАГА МАЛОЧНАГА ТРЭСТА ВЫКАНАЛІ ПЛАН ЗБОЖЖАЗДАЧЫ

ГОМЕЛЬ, 22 жніўня. (Па тэлеграфу). Соўгасы Гомельскага Саюзмалакотрэта датэрмінова выканалі ўстаноўлены план хлебаздачы дзяржаве. Усе соўгасы здавалі выключна добра якасныя насенны матэрыялы.

Заканчваем уборку зернавых, разгортваем работы па высока якаснаму правядзенню азімай овёбы.

Дырэнтар трэста  
ЛАШКЕВІЧ.

Нам. дырэктара па паліт-  
частцы ДЫНДЭІН.

### ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ РЭГІСТРАТАРЫ ЗА РЭДАКЦЫЙНЫМ СТАЛОМ

Сакратар ЦК КП(б)Б тав. Валковіч у сваёй тэлеграме Шклоўскаму і Сіроцінскаму райкомам КП(б)Б папярэджаў, што ўборка і апрацоўка ільну «павінна стаць баявой задачай усёй партыйнай арганізацыі, усяго раённага актыва, усіх калгаснікаў».

Гэта ў аднолькавай меры датычыцца і раённых газет, і ў асаблівасці ільнаводчых раёнаў.

Ці выконвае гэты свой абавязак газета Шклоўскага раёна?

Чатыры моманты вырашалаць сёння лёс ураджая ільну: церабленне, абмалот, расціл і падняцце са спецішч. Калі ў гэтым раёне больш-менш нармальна стаіць справа з церабленнем, то зусім дрэнна арганізаван абмалот і расціл. У Шклоўскім раёне на 20 жніўня выцераблена 99,3 проц., разаслана 22,2 проц. ільну. А гэта пагражае вялікімі стратамі не толькі на ільносемеі, якое высыхае і абсыпаецца, але і на валакне, якое значна траціць на нумарнасці.

Звыш месца як у Шклоўскім раёне пачалося церабленне ільну. Першыя дзесяткі гектараў у калгасах «Серп і молат», «Ударнік» і радзе другіх калгасаў былі выцераблены яшчэ 17 ліпеня. Масавое церабленне пачалося 22—25 ліпеня. Міную месяц. Па ўсіх агра-тэхнічных правільнах за гэты час у раёне треба было не толькі разаслаць увесь выцераблены лён, але 20—25 проц. ужо треба было са спецішч падняць. Шклоўская-ж газета «Прамень камунізма» на працягу ўсяго месяца ўпорна замоўчвала гэта важнейшае пытанне. І алкасны рэдактар тав. Гершман, і цяпер замяшчаючы яго т. Мірасой слепа птампавалі земадзельскую зводку, не патурбаваўшыся ні разу паварушыць маятні і разабрацца ў яе сутнасці.

20 жніўня газета надрукавала змятатку пад загалоўкам «Машына «Эдзі» стаіць без справы». У ёй гаворыцца як старшыня калгаса імя Сталіна, Бяжыцкага сельсовета, Зянюля прывёў у нягоднасць вялікую колькасць ільну.

Ёсць у калгасе ільномалатарыя «Эдзі». Нагрузіўшы яе, можна было арганізаваць кругласутачную малацьбу. Але машына стаіць і выкарыстаць яе старшыня калгаса і не збіраецца».

Аб гэтым абуральным факце газета раскавала абыватальскім тонам, па-канцэлярыска, за адналетнім нумарам зарэгістраваўшы.

## СУМНЫЯ ЖАРТЫ У ЛАЗНІ

Дарэмна некаторыя наіўныя людзі думалі, што, калі ў друку выкрыт які-небудзь парок, або дэкакая бязглуздыца, то гэта, ужо і не будзе паўтарацца. На-першае не ўсе сочаць за друкам, а па-другое, ёсць-жа яшчэ галовы, якія ўпарта аспячваюць прышынства ў некаторых «дзяржаўных дэлецоў» вядомых свету над клічкай цвёрдалобых.

Вось, к прыкладу, пытанне аб нумарках у лазні. Здаецца ўжо вельмі пераканаўча пісьменнік Золчанка даказаў якую нязручнасць наведвальнікам лазняў гэтыя нумаркі дастаўляюць.

Але-ж не! Не пераканаў Золчанка дырэктара магілеўскай цэнтральнай гарадской лазні Пестуна. І ў нашы дні наведвальнікі данай паноўнай установы вымушаны мучыць думачы: на якой-жа частцы цэла зручней і беспечней замацаваць у працесе мыцця зладучны нумарок, каб яго не згубіць, каб па яму жулік не атрымаў адзежу і не прымусяў варочацца з лазні ў Адамавым касцюме.

Бясмертны Чэхаў у сваім вядомым аповяданні расказвае, што Патычкіны і Пешкіны маглі ў лазні на свабодзе весці прыемныя гутаркі на філасофскія тэмы аб браку. Тут, пад прыкрыццём воблакаў пару, прарываліся нават «ідеі».

Увы! Жыхарам Магілева вясуджана ў лазні паблагадупастваваць. На-першае — гэтыя нумаркі. Ну, ды і наогул... Білеты ў лазню пачынаюць прадавацца з гадзіны дна. «Клапатлівая» адміністрацыя не хоча сябе турбаваць, пакуль не збірацца чагга чалавек у паўтараэта, дзвесці. Чаго моў, варта пабыць у чарзе гадзіну — паўтары ў імя «рэнтабельнасці» данага прадпрыемства.

За тое, пастаяўшы, вы атрымаеце шырокі выбар дзе і як памыцца. У магілеўскай лазні, ад часоў не так далёкіх па летавылічэнню, поўнасьцю захавалася дэкаленне па разрадах. Розніца такая: першы разрад — брудны, а другі

— значна бруднейшы. На-чотым, што жудасць бярэ.

Але «таленты» Пястуна працуюць яшчэ больш ярка ў галіна, так сказаць, ідэалагічнай, у ахове праўдзвеннасці сваіх кліентаў.

Прадаставім магчымасць паказаць гэта самому Пястуну. (Захоўваем-праваміс).

#### ЗАГАД

па гарадской лазні ад 13-VII-35 г.

У сувязі з тым, што мною вярнуўся цэлы рад беспарадкаў, якія не паддаюцца правярцы, што прыводзіць да таго, што перетварыць лазню ў базэр,—

Не падстава чаго загадаваць:

1. Спыніць водпуск білетаў наведвальнікам папарна. У выпадку, калі каму ўдаецца атрымаць двойны білет, якім небудзь чынам адначасова загадава нумарной не прапусціць у нумар такавых.

Дырэнтар гарлазні ПЯСТУН.

Памры, лепш не скажы! Бржава, Пястун! Вам бясспрэчна палезыць пальма прышынства срод цвёрдалобых! Такія перлы «мудрасці» могуць заралкацца нават не пад кожным парыком узору 1438 года. Нават там, дзе да гэтага часу існуюць ганаровыя лорды — блюціцелі парадку ва ўборнай караля і лорды — хавалілікі насавой хусткі яго вялікасці.

Не так, паваланы дырэктар, треба змагацца з беспарадкамі.

Усе прыведзеныя факты выглядаюць і сапраўды смешнымі, калі-б не мелі досыць сумных вынікаў.

Напэўна ўстаноўлена, што некаторыя рабочыя магілеўскага скурзавода і пвэінай фабрыкі, у рэзультате такіх парадкаў, не былі ў лазні па 6—7 месцаў.

І паўстае пытанне: ці не адстаюць празмерныя клопаты Пястуну аб праўдзвеннасці, якая, як вядома, з'яўляецца надбудовай над базісам, ад гэтага самага базіса? І ці разумюць яны, што небудзь у прышынствах пролетарскай маралі і савецкай сапраўднасці?

Б. ПІЛОУ.

## ВЯЛІКІЯ СТРАТЫ БАГАТАГА УРАДЖАЮ ІЛЬНУ

Дапамога, атрыманая сёлета ад дзяржавы калгасамі ДРЫСЕНСКАГА раёна, мае выключны характар. Дзяржава дала калгасам раёна магчымасць засеяць свае палі выключна селекцыйным ільном, у тым ліку звыш 200 гектараў спецыяльна насенаводчым. Гэта дапамога дазваляе калгасам раёна зрабіць новы буйны крок да замалачнага жыцця. Пераважная большасць калгасаў маюць магчы-

кружэнне ад поспехаў, якое паставіла над пагрозу ўвесь гэты багачейшы ўраджай.

Церабленне ільну, якое ў раёне заканчваецца, праведзена з вялікімі стратамі. У 3-й брыгадзе калгаса «Ленінскі шлях» страты на церабленне дасягаюць 9—10 проц., у 2-й брыгадзе — 6—7 проц. У калгасе імя Сталіна на участку цераблення Байрынай Раісы, Саўчанка Фросі і Адамкевіч Насці на ад-

лася частковай; ніхто за яе правядзеннем не прасачыў. А ў рэзультате — беспакараная дзейнасць злачыннага антысавецкіх элементаў, знішчаючых ураджай, апрацываецца.

У калгасе «Октябрь», Пруднікоўскага сельсовета, тыдзень ляжыць на полі выцераблены лён. Выцераблены, а таксама і не выцераблены лён даўно ўжо высах, але ў калгасе гэта, відаць, мала каго

### ШКОЛЬНЫЯ МЫТАРСТВЫ

Вялікая чарга дзяцей і бацькоў ля дзвярэй кабінета дырэктара канцэлярыі 4 мескай сярэдняй школы гаворыць аб дрэннай падрыхтоўцы дырэктрэй школы да рэгістрацыі і перарэгістрацыі вучняў (дырэктар т. Трусовіч).

Зыхарства, 34 школы без іспраўна вучняў не рэгіструюць. І вось тут пачынаецца шчыпенна.

— Дайце мне метрыку—прасіць т. Турчэвіч у рэгістратара 4 школы.

У жонку жонка жонка іспраўна

...графены, каб той ад-  
...кредыты з маючыхся лімі-  
...загатоўку ушільсравіны.  
...рафенка пават не пажладу з ім  
...аварыць. А плававік банка проста  
...явіў: «На такую рэч, як загатоў-  
...уцілю, просіць кредыты».

Данамога, атрыманая сёлета ад  
дзяржавы калгасамі **ДРЫСЕНСКА-**  
**ГА** раёна, мае выключны харак-  
тар. Дзяржава дала калгасам раё-  
на магчымасць засеяць свае палі  
выключна селекцыйным ільвом у  
тым ліку звыш 200 гектараў спе-  
цыяльна насенаводчым. Гэта дана-  
мога дазваляе калгасам раёна зра-  
біць новы буйны крок да за-  
можнага жыцця. **Пераважная**  
**большасць калгасаў маюць магчы-**  
**масць даць на працадзень пры**  
**размеркаванні даходаў не менш**  
**аднаго рубля грашыма, выруча-**  
**нымі ад продажу ільну.**

Ураджай селекцыйных пасеваў  
вялікі. У калгасах імя **Варашыла-**  
**ва, імя Будзіннага, Вігосаўскага**  
сельсовета, ураджай ільну дае  
40—45 коп з гектара. У калгасе  
**«Заветы Ільча»** асобныя гектары  
даюць па 80 коп. Задача ў тым,  
каб гэты ўраджай своечасова ўб-  
раць, апрацаваць і здаць на пунк-  
ты Заготільна, згодна заключаных  
кантрактацыйных дагавораў. На  
жаль, якраз гэтага ў раёне не ро-  
бядь. Атрымалася пэўнае галава-

кружэнне ад паспекаў, якое па-  
ставіла пад пагрозу ўвесь гэты  
багацейшы ўраджай.  
Церабленне ільну, якое ў раёне  
заканчваецца, праведзена з вялікі-  
мі стратамі. У 3-й брыгадзе калга-  
са **«Ленінскі шлях»** страты на  
церабленне дасягаюць 9—10 проц.,  
у 2-й брыгадзе—6—7 проц. У кал-  
гасе імя **Сталіна** на частку цера-  
блення Баарынаў Раісы, Саўчан-  
ка Фросі і Адамкевіч Насці на ад-  
ным квадратным метры пасля іх  
работы сабрана 110 сцяблоў; па  
ўсяму калгасу страты даходзяць  
да 20—25 проц. У калгасе **«Про-**  
**летарый»**, Каркалецкага сельсо-  
вета, на церабленні ільну таварна-  
сартавога пасеву страты дасяга-  
юць 10—15 процантаў.

Падобныя факты можна было б  
прывесці і з раду другіх калгасаў  
раёна. Усе яны гавораць аб адным  
— аб вялікіх стратах.  
Яшчэ 9 жніўня райком партыі  
і райвыканком паставілі пры-  
цягнуць да адказнасці канкрэтных  
віноўнікаў велізарных страт на  
церабленні. Але пастава аста-

лася частаювай; ніхто за яе пра-  
вядзеннем не прасачыў. А ў ре-  
зультате — беспакараная дзей-  
насць злачыннага антысавецкіх  
элементарна, знішчаючых ураджай,  
апрацаваецца.  
У калгасе **«Окцябр»**, Пруднікоў-  
скага сельсовета, трыдзень ляжыць  
на полі выцераблены лён. Выцера-  
блены, а таксама і не выцераб-  
лены лён даўно ўжо высах, але ў  
калгасе гэта, відаць, мала каго  
турбуе.  
На карані высахла 20 гектараў  
невыверанага ільну ў калгасе  
імя **палітадзела.**

У калгасе **«Новы шлях»** даўно  
паднята са спецішч 45 пэнтнераў  
ільнотрасты. Траста сухая, яе мож-  
на было везці на ільнавад. Але  
старшыня калгаса **Гарбаты** ча-  
мушчы загадаў адвезці трасту ў  
калгасныя сараі.  
Гіне ўраджай ільну і ў другіх  
калгасах раёна. Але ў райкоме і  
райвыканкоме глядзяць на гэта  
скрозь пальцы.  
**Л. К.**

гаварыцца як старшыня калгаса  
імя **Сталіна, Вяжыцкага сельсо-**  
**вета, Зялёна прывёў у нягоднасць**  
вялікую колькасць ільну.  
Ёсць у калгасе ільнамалатарня  
**«Эдзі»**. Нагрузішы яе, можна бы-  
ло арганізаваць кругласутачную  
малатобу. Але машына стаіць і  
выкарыстаць не старшыня калга-  
са і не збіраецца.  
Аб гэтым абуральным факце  
газета расказвала абыватальскім  
тонам, па-канцэлярску, за адпа-  
ведным нумарам зарэгістраваўшы  
яго, як чарговае «здарэнне».  
Шклоўскі раён спаборнічае з  
Чавускім. У зводцы, змешчанай у  
газете **«Правосудд»** 20  
жніўня, відаць, што Чавускі раён,  
выцерабіўшы на 15 жніўня 90,6  
проц. пасевнага ільну, разаслаў  
39 проц. а Шклоўскі раён, выцера-  
біўшы 95 проц., разаслаў усяго 7  
проц. Але і гэта, не ў карысць  
Шклова, прыведзенае параўнанне  
не парушыла алімпійскага спакой  
шклоўскага рэдактара — той жа  
канцэлярскі штамп, той жа тон  
раўнадушнасці да важнейшага і  
асноўнага зьяяна ўсіх сельскагас-  
падарчых работ — да ільну.

Вялікая частка дзяцей і бацькоў  
ля дзяржой кабінета дырэктара і  
канцэлярыі 4 менскай сярэдняй  
школы гаворыць аб дрэннай пад-  
рыхтоўцы дырэктарыі школы да ре-  
гістрацыі і перарэгістрацыі вуч-  
няў (дырэктар т. Трусовіч).  
Такая простая рэч як парадак  
у канцэлярыі, дзе рэгіструюць вуч-  
няў, не зроблена. За рэгістрацый-  
ным сталом сядзіць толькі адзін  
рэгістратар і той слаба арыенту-  
ецца ў даручанай рабоце. Пакуль  
рэгістратар знаходзіць прозвішча  
вучня ў спісах, праходзіць шмат  
часу (10—15 мінут). А ў гэты  
час штомінутна адчыняюцца дзверы  
канцэлярыі, адкуль высюваецца  
па чарзе то адна, то другая са-  
лама бацькоў з абурэннем супроць  
такіх «парашкаў».  
Дзіці т. Турпівіча перавялі з  
4 школы ў 34 (новую на Гру-  
шаўскім пасёлку) на рабну месца-

Гімельштэйн  
—  
**НАМ ПІШУЦЬ**  
11 мая г.г. у Слуцкім паштовым  
аддзяленні я падпісаўся на газе-  
ту «Звязда» на чэрвень і ліпень.  
Знак, прайшоў больш паловы  
жніўня і ні аднаго нумара газеты  
не атрымаў.  
Некалькі раз аб гэтым падаваў  
заяву ў паштовае аддзяленне. Але  
гэта не дапамагло.  
**КАЗЛЕНА І. М.**

жыццарства. 34 пішона без вопысу  
вучняў не рэгіструюць. І вось тут  
пачынаецца цяжкасць.  
— Дайце мне метрыку — про-  
сіль т. Турпівіч у рэгістратора  
4 школы.  
У мяне няма паштнай метрыкі,  
яна у шафе над замком, — атры-  
мае т. Турпівіч адказа.  
А што-ж мне рабіць? — не адка-  
ходзіць ад стала наведвальнік.  
— Не ведаю.  
— Дайце мне даведку, што мет-  
рыка сапраўды знаходзіцца ў вас.  
— Дык адкуль я ведаю, што  
метрыка знаходзіцца ў вас?  
Пасля такога дыялога застава-  
ся толькі адно — даць т. Турпіві-  
чу адрас заг. гарана тав. Кузня-  
цовай і заплытаць у яе, чаму ў  
школах такая блытаніна з усімі  
простымі рэчамі.  
**А. Л.**

**ТАК ДАЛЕІ ПРАЦАВАЦЬ НЕЛЬГА**  
3 года ў год партыя і ўрад ук-  
ладаюць велізарнейшыя сродкі на  
рамешчэнне комунальнай гаспа-  
дарні. Партыя і ўрад прымаюць  
се меры к таму, каб ператварыць  
шыя гарады, мястэчкі, калгасы ў  
раўноўныя сацыялістычныя ача-  
вкі.  
Гіганці на сваіх размерах і ве-  
ліччы на замыслу сталінскі план  
канструкцыі Масквы з'яўляецца  
апрама таго, як наша партыя і  
радыкі Сталін клапацяцца аб до-  
брабыце працоўных мас, аб пера-  
рабленні рабочых цэнтраў у са-  
цыялістычныя гарады.  
Беларусь — у мінулым забітая,  
знішчэнная калонія рускага па-  
дданства. Гарады Беларусі былі  
знішчаны, смярджанымі. Літаральна  
знішчаны невялікі квартал, дзе жыло  
абогацнае панства, быў падобны  
да горада. Рабочыя кварталы, акра-  
ма — усё гэта складалі жалкія  
дворы, у якіх туліліся рабочыя,  
паласка бедната.  
Наша партыя ралуча змятае  
злачынны праклятага мінулага.  
Няма ўжо цяпер розніцы паміж  
аграма і краінамі горада. Іншы  
раз рабочыя пасёлкі з іх каналіза-  
цыяй, водаправодам, электрычнас-  
цю ва многа раз пераўзыхаюць  
нават некаторыя цэнтральныя ву-  
ліцы і кварталы. На нашых вачах  
змяняецца твар Менска, Віцебска.  
Але і другіх гарадоў Беларусі  
рад укладвае велізарныя сумы ў  
комунальнае будаўніцтва БССР.  
Даволі ўказаць, што на 1935 г. па  
бюджэту аддзільна: на будаўніц-  
тва новых дамоў 17.977 тыс. руб.,  
на комунальныя прадпрыемствы —  
16.654 тыс. руб., на замашчэнне

вуліц — 1.800 тыс. руб., на распы-  
рэнне энергагаспадаркі — 4.787  
тыс. руб. Наркамунгас, у распара-  
джэнні і пад кантролем якога зна-  
ходзяцца гэтыя велізарнейшыя  
сродкі, абавязан іх так рацыяналь-  
на расходваць, каб атрымаць най-  
большы эканамічны і палітычны  
эфект.  
Як-жа Народны камісарыят ко-  
мунальнай гаспадаркі БССР спра-  
віўся з ускладнёнымі на яго зада-  
чамі? Як ён выконвае ўказанні  
партыі і ўрада аб паліпшэнні до-  
брабыту працоўных мас, аб прывя-  
дзенні ў сапраўды культурны са-  
цыялістычны выгляд нашых гара-  
доў і мястэчак?  
І тут мы павінны з усёй рэжас-  
цю падкрэсліць, што Наркамгас,  
узначальваемы тав. Амбражунас,  
не толькі дрэнна арганізуе справу,  
але ў некаторых выпадках перат-  
варыўся ў тормаз, які затрымлівае  
асобныя віды работ.  
Пачнем з расходвання сродкаў.  
Аказваецца, у Наркамунгасе разві-  
та своеасаблівае «тэорыя» пад  
назвай «асваенне сродкаў». Асноў-  
ным і галоўным паказальнікам у  
наркамале лічаць праблему «асва-  
ення аддзільных урадам грошай».  
Як яны расходуюцца, рацыяналь-  
насць іх скарыстання, — гэтыя  
пытанні лічацца другараднымі.  
Гэта антыдзяржаўная «тэорыя»,  
ператвораная ў практыку работы  
Наркамунгаса, прынесла дзяржаве  
мільённыя страты сродкаў. Па  
аднаму толькі Белжамунбуду ў  
мінулым было страчана без алпавед-  
нага эфекту звыш 726 тысяч руб-  
лёў. Аддзільныя сродкі на кому-  
нальнае будаўніцтва Белжамунбуд

ва ў Менску 72-кватэрнага дома  
і выявіў, што будаўніцтва дало  
эканоміі супроць каштарысу на  
13.000 руб. Праз два дні, паўта-  
рыўшы абследаванне, ён выявіў  
166.000 руб. перарасходу. Злава-  
лася-б, што гэты факт прымусіць  
прыладуцца кіраўнікоў наркам-  
ата. Але нічога падобнага не было.  
Кіраўнікі наркамата прывыклі ба-  
чыць і не такія рэчы. Яны беза-  
паможна развялі рукамі і палажы-  
лі гэты акт у папку.  
Па адных толькі лазнях, пра-  
чашных у гэтым годзе ўжо затра-  
чана 92,7 проц. аддзільных срод-  
каў. Тэхнічная-ж іх гатоўнасць за  
пяць месяцаў пэвалічылася на 5,5  
проц. І нікога гэта ў наркамале  
не трывожыць; ніхто не лічыць  
патрэбным запікавіцца, чаму, на-  
прыклад, у Віцебску і Оршы буду-  
юць пяць год лазні, як расходуюць  
да там сродкі.  
Сядзяць наркамгасавыя «шля-  
ны» ў апарце і штампуюць агід-  
ныя справы, якія творацца на  
яго аб'ектах будаўніцтва.  
Няма патрэбы гаварыць аб  
якасці будаўніцтва. Мала таго,  
што там трымаюцца сродкі, на-  
ват і якасць будаўніцтва не вы-  
трымлівае ў некаторых выпадках  
ніякай крытыкі. У новабудаван-  
най лазні ў Барысаве пасля гала-  
вой эксплаатацыі абваліўся пата-  
лок. У Віцебску працяцца дзесят-  
кі тысяч рублёў на пераробку па-  
будаванай Наркамунгасам лазні. У  
Гаралку пабудавалі лазню і забы-  
лі, што патрэбна месца для пара-  
вога катла, так і асталася яна  
закансервавана.  
А такія факты не адзінаковы.  
Але зноў-такі ім ніхто не цікаві-  
ца. За ўвесь час свайго існавання  
Наркамунгас не прыцягнуў да

адказнасці ні аднаго жуліка і пра-  
хадзіцца, які злучына транжыра-  
ваў сродкі і па-школьніку будаваў.  
Можа быць, у другіх галінах Нар-  
камунгас паставіў справу лепш?  
Не, і тут сістэма кіраўніцтва  
наркамата дае сабе адгаворы. На-  
прыклад, па водаправоду замест  
звіжэння сабекошту ёсць павелі-  
чэнне на 12,5 проц., па працаш-  
ных павелічэнне складае 28 проц.  
Сабекошт электраэнергіі па Мен-  
ску ўзняўся на 20 проц., па Ма-  
гілеву на 24 проц. Аналагічнае  
становішча і ў другіх гарадах  
БССР.  
Аб тым, як Камунгас цікавіцца  
пытаннямі паліпшэння комуналь-  
на-бытавога абслугоўвання працоў-  
ных, сведчаць такія факты. На  
пашыроўне старых і будаўніцтва  
новых лазняў аддзільныя сродкі.  
Але яны не скарыстоўваюцца і  
ляжаць мёртвым капіталам. На  
першае паўгоддзе для гэтай мэты  
было асігнавана па Менску 170  
тыс. руб., а скарыстана толькі  
84.000. па Віцебску — 30.000 і  
скарыстана 16.000; па Магілеву  
аддзільна 20.000 руб. і не ска-  
рыстана ні адной капейкі.  
Як-жа пасля гэтага можа заў-  
ляць тав. Амбражунас, што «нар-  
камат за гэты год дабіўся перало-  
му ў рабоце»? Пералом, як відаць,  
ёсць, але не ў той бок, куды па-  
трэбна было-б.  
Абураючыя творацца справы і з  
добрабытам гарадоў і мястэчак.  
Тут, што называецца, пануе поў-  
нае саматульняцтва. Кожны горад  
так моціць вуліцы і тратуары,  
як ён сам лічыць патрэбным.  
Каналізацыйныя работы ў ад-  
ным толькі Менску адймаюць  
значна сродкаў, але праведзеныя  
магістралі, як правіла, завава не-

рабавуюцца, і грошы, раней укла-  
дзеныя, трацяць усякі сэнс. Няма  
адзінага плана і кантролю за до-  
брабытам гарадоў.  
Навошта далёка хадзіць? Соў-  
нарком асабіста абавязаў Амбра-  
жунаса заняцца пытаннямі наркаў  
у Менску. СНК вынес спецыяльнае  
рашэнне. Але і тут Амбражунас з  
яго апаратам ухітрыўся ірваваць  
справу.  
Ачыстка гарадоў пастаўлена з  
сім дрэнна. Напрыклад, у Менску  
асенізацыйныя абов можа вывезці  
толькі 11 проц. усіх нечыстот го-  
рада. Не лепш абстаіць справа і  
ў другіх гарадах. У наркамале  
спакойна канстатуюць факт, але  
не прадпрымаюць рашучых мер да  
паліпшэння санітарнага станова-  
шча гарадоў. Нават і наяўны ў  
Менску асенізацыйны абов з-за га-  
лавацыйскага кіраўніцтва ўхітрыў-  
ся мець на 500 тысяч рублёў дэбі-  
торскай запавынанасці.  
Такое становішча ў гарадах.  
Мы запікавіліся, што-ж робіцца  
ў мястэчках. І тут нам у Нар-  
камунгасе, «на чыстай сумленнасці»  
прывяналіся, што яны раёнамі  
яшчэ не займаліся. Між тым, ста-  
новішча ў мястэчках з комуналь-  
ным абслугоўваннем, выключна  
дрэннае.  
Кожны раён робіць, што яму ў-  
думаецца. Будуць дамы, тратуа-  
ры, брукуюць вуліцы. Займаюцца  
гэтага не правярае, не цікавіцца  
перспектыўным планам развіцця  
раённых цэнтраў. Наркамунгас са-  
маўхіліўся ад раёнага цэнтра,  
прадаставіўшы яго выключна са-  
мому сабе.  
У Бялынічах, Чэрвені, Жылкаві-  
чах загадчыкі аддзелаў комуналь-  
най гаспадаркі РВБ скарыліся на-

шым карэспандэнтам на тое, што  
калі месяцаў 7—8 назад яны ад  
Наркамунгаса атрымлівалі якія-не-  
будзь пытанні, то пшыер і іх не-  
расталі атрымліваць. Гэта зьяна  
пралівае яркае святло на тую сі-  
стэму безадказнасці і расхлябавас-  
ці кіраўніцтва, якая існае ў Нар-  
камунгасе.  
Няма магчымасці ў гэтых  
артыкулах падрабязна спыніцца на  
пытаннях рамонту комунальных і  
жакіўскіх дамоў. Скажам толькі  
адно, што на гэты год аддзільна  
для гэтай мэты 1.430 тыс. руб.  
Ік расходуюцца гэтыя сродкі — у  
Наркамале ніхто не ведае і нават  
не цікавіцца. А між тым, ёсць рэд  
фактаў злучынага скарыстоўван-  
ня гэтых сродкаў. Даволі ўказаць,  
што ў Менску, напрыклад, па ра-  
монт кватэры старыні горжыла-  
юза Астроўскага патрачана не ад-  
на тысяча рублёў нікім непраду-  
гледжаных сродкаў.  
Наркамунгас не толькі не ведае  
як расходуюцца сродкі, але нават  
не мае цвёрдых планаў капітал-  
нага рамонту па асобных гарадах.  
Гэта сведчыць аб тым, што  
Наркамунгас не спраўляецца з  
функцыямі дзяржаўнага кантролю.  
Замест большэвіцкага кантролю  
праверкі выснавання, замест жы-  
вога кіраўніцтва, у наркамале, па-  
чынаючы ад наркома Амбражуна-  
са і канцаючы радавым работні-  
кам, адсекаюцца ў канцэлярных  
і не ведаюць становішча спраў на  
мясцах, а калі аб гэтым і дзех-  
дзяць чуцькі, то ў наркамале адво-  
сяцца да іх з алімпійскім спакоем.  
Усе гэтыя факты з работы Нар-  
камунгаса і яго мясцовых органаў  
сведчаць аб пшыравільнай канцэ-  
лярска-бюракратычнай сістэме ра-  
боты і кіраўніцтва Наркамунгасам.

...советской сапраўднасці?  
...Б. ПАТОВ.

### У ПРЭЗІДЫУМЕ ЦВК БССР

Прэзідыум ЦВК БССР аглядзіўся з пазачэнным тав. Галаванова Аляксандра Васільевіча ўпаўнаважаным Народнага камісарыята воднага транспарта Саюза ССР пры СНК БССР і тав. Крылова Нікалая Пятровіча ўпаўнаважаным Народнага камісарыята харчовай прамысловасці Саюза ССР пры СНК БССР.

Прэзідыум ЦВК аслабіў тав. Чорнага Н. А. ад абавязкаў намесніка старшыні дзяржаўнай планавай камісіі пры СНК БССР і тав. Пачэбута Якава Нікалаевіча ад абавязкаў ўпаўнаважанага Народнага камісарыята воднага транспарта ССР пры СНК БССР.

У сувязі з пераходам тав. Свірыдава Эраста Іванавіча на іншую работу, прэзідыум ЦВК аслабіў яго ад абавязкаў намесніка народнага камісара мясцовай прамысловасці БССР.

У сувязі з пераходам тав. Жогудэва Карнея Максімавіча на другую работу прэзідыум ЦВК аслабіў яго ад абавязкаў ўпаўнаважанага НКСаўгасаў ССР пры СНК БССР.

Часовае выкананне абавязкаў ўпаўнаважанага НКСаўгасаў ССР пры СНК БССР ускладзена на тав. Малочка Цімафея Анісімавіча.

### Напярэдадні скораснага пералёту НА ШЛЯХУ У МАСКВУ

БОРТ САМАЛЁТА «СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ», 23 жніўня, 9 г. 12 мін. (Спец. мар. «Звязды»). Самалёт «Совецкая Беларусь», які прыме ўдзел у скорасным пералёце лёгкаматорнай авіяцыі Асоавіяхіма, набліжаецца к Маскве.

Праляцелі Оршу, Смаловск, Ржаў—ўсяго 580 кілометраў, якія мы прайшлі за 5 гадзін 30 мінут.

Палёт ідзе добра. Матор самалёта працуе добра.

ПІМКІН.

### У Маскве

МАСКВА, 23 жніўня, 15 гадзін 40 мінут. (Спец. мар. «Звязды»). Самалёт «Совецкая Беларусь» прыляцеў у Маскву.


ПІМКІН.

### Удзельнікі паходу ГОМЕЛЬ—БАТУМ вярнуліся У ГОМЕЛЬ

ГОМЕЛЬ, 23 жніўня. Сёння шостым поездам вярнуліся ў Гомель удзельнікі вялікага воднага пераходу па паруснай яхце па маршруту Гомель—Батум.

У гутарцы з карэспандэнтам БЕЛТА камандзір пераходу тав. Пастэрняк заявіў:

«Результаты пераходу добрыя,



Проект планіроўкі Камароўскага і Барысаўскага раёнаў г. Менска. Фото КАПЛІНСКАГА.

### ПРЫГОЖЫ КУТОК СТАЛІЦЫ БССР

Вы мінавалі парк культуры і адпачынку. І раітам перад нашымі вачыма адкрылася дзіўная палінарама жылых яркіх кветак, велізарнае поле багацейшых фарбаў, якімі толькі багата прырода. Гэта — кветачная гаспадарка менскага трэста зямлянага будаўніцтва. На двух гектарах зямлі пасаджана 50 розных сартоў кветак.

Кветачную гаспадарку заслужана можна назваць прыгожым куточком сталіцы ордэнавосянай рэспублікі. Гэта гаспадарка з'яўляецца найбольш яркім выражэннем росту матэрыяльна-бытавога становішча працоўных. Год назад на гэтым-жа месцы расла бульба, капуста і бужаці. Цяпер тут высаджана на да 200.000 кветак розных сартоў і колераў.

Увесь ўчастак разбіт на квар-

талы. Тут усюды колерамі радугі пераціваюцца летнікі — астры, флоксы, гваздзікі, лёўкоі, цыні, львіны зеў і іншы. Кветкі любоўна вырашчаны невялікім калектывам гаспадаркі, якім кіруе малалы аграном тав. Рыва Перэльдзі.

У рабочую сям'ю, у сям'ю служачага, у нацыі грамадскія ўстановы кветкі большай часткай паступаюць праз прыгожыя кіёскі, размяшчаныя ў розных частках сталіцы. Каб арабіць кветкі найбольш даступнымі самым шырокім масам працоўных, гаспадарка юбілета ў два разы знізіла цэны, і цяпер букет можна купіць, пачынаючы ад 1 рубля, а асобныя экзэмпляры кветак — ад 5 да 10 кап.

Гэта малалая гаспадарка заслужоўвае таго, каб яе пабачылі працоўныя горада.

### СТОМЯТРОУКА

Бегавая асфальтавая дарожка ўсё беларускага стадыёна разграфлена мелям. На старце—тры дзяўчыны.

100 метраў—дыстанцыя вельмі кароткая. Тут патрабуецца надзвычайная хуткасць. 17-гадовая Сося Жураўская са старту вырываецца ўперад і ўсё ўзмацняючы тэмп бегу, першай прыходзіць к фінішу. 15 секунд.

Гэта лепшы час для дзяўчат на 100 метраў, паказаны ўчора на адкрыцці калгасна-саўгаснай спартакіяды Менскага раёна. Тав. Жураўская—работніца саўтаса «Комін-

тэрн». Самахвалавіцкага сельсавета, на гэтай дыстанцыі зняла першае месца.

На бегавую дарожку выходзяць мужчыны. Рэака зрываецца са старту малалы калгаснік т. Плашчынскі (калгас імя БелАН, Самахвалавіцкага сельсавета). Буйнымі, моцнымі крокамі ён упэўнена мчыцца к фінішу. Секундамеры фіксуюць час—13.1 секунды.

Учора вечарам адбываліся спаборніцтвы на мятанню гранаты. Сёння на ўсебеларускім стадыёне—працяг спартакіяды.

### РАЕННАЯ КАМФЕРЭНЦЫЯ НАСТАЎНІКАУ

РЭЧЫЦА, 23 жніўня. Адкрылася раенная камферэнцыя настаўнікаў. Присутнічае 500 чалавек. З прывітальнай прамовай па камферэнцыі выступіў загадчык прамысловага аддзела ЦК КП(б)Б тав. Готфрыд, які акрэсліў велізарныя заданні, што ставяць зараз перад школай і настаўнікамі.

### ПОМНІК В. І. ЛЕНИНУ У ПОЛАЦКУ

Група беларускіх скульптараў у складзе тт.: Бембеля, Рыгара, Ізмайлава і Карпенка прадуе на манументальным помнікам В. І. Леніну ў Полацку. Вышыня фігуры Ільіча—5 метраў. Урачыстае адкрыццё помніка адбудзецца ў дні святкавання 18 гадавіны Окцябраскага перавароту.

### ІНСТЫТУТ ХУТКАЙ ДАПАМОГІ

Хірургічнае аддзяленне 1 больніцы, якім загадвае праф. Шапіра, стала цяпер інстытутам хуткай дапамогі. Зараз гэта адзінае месца, дзе днём і ноччу дзякуючы ўрачы-хірургі. Яны неадкладна аказваюць усялякую экстрэную дапамогу. Тут можна сустрэць афіяры ўсялякіх нячасных выпадкаў.

На працягу аднаго дня сюды прывозяць 8—10 чалавек з пераломамі рук, ног, бёдраў, з амендыцытамі, заваротамі кішч, ажогамі і іншымі лёгкімі або цяжкімі раненнямі.

... Хлопчыку Васі Русалоўскаму з Дзяржынскага раёна сенажасілкай моцна парэзала абедзве нагі. Стопы віселі толькі на скурцы. Урачам аставалася ўсяго іх абрэзаць, але яны рашылі прыжывіць ступкі. Яны сталі сшытваць разам усё ткані і вось пасля двух месяцаў хлопчык ужо варушыць пальцамі пачарнелых раней ступной. Стора ён стане на свае ногі...

... Старому рабочагу Рувіму Эфрому заціснула руку паміж двума баржакамі і вырвала яе да локця. Становішча рабочага было цяжкае. Але хутка Эфронава рука вываляліцца з дубоў.

... Работы Міханавіцкага торфазавода Жарымаў быў раней агнестрэльнай эцюды. З Менска выклікалі хуткую дапамогу. 37 кілометраў мчаўся аўтамабіль інстытута і прывёз раненага ў 1 боль-

ніцу. Тут яму ўдалілі кавалак рэбра і вынялі кулю з лёгкага. Жарымаў астаўся ў жыццях.

... Грамадзянцы Кузьм 50 год. Яна пастарэла равей часу. Невядомая хвароба падточвала ле сілы і здароўе. Жалчына зморшчылася, пашаўцепа, высалла. Востры прыпадак прывёў яе ў інстытут хуткай дапамогі. Урачы агледзелі хворую і знайшлі, што жоўчыны пузыр у яе займае палову жыўтат. Урач Маневіч ускрыў пузыр і вышыў 507 каменняў, косныя велічынёю з буйную гарохавіну, Аб гэтым выпадку ўрачы гавораць, як аб цікавым факце ў медыцынскай практыцы.

... Грамадзянку Т. даставілі з рассечаным тапаром чэрапам. Мозг быў разможджан. Жанчына была ўжо без пульса. Раненне нанёс ле муж на падставе рэфінасі. Урачы вырвалі яе з црыхціх дзён смерці. Прыгожыя малалая жанчына вярнулася да жыцця.

Невялікая група вопытных хірургаў—тт. Ярко, Маневіч, Талкачоў, Меркалаў пад кіраўніцтвам праф. Шапіра зноўлі хірургічнае аддзяленне перабудоваць у сапраўдны пункт хуткай дапамогі. На маганнімі калектыва дзсяткі, сотні чалавек звернуты да жыцця, звернуты за грамадскай працы.

І. ЦЫВЕС.

### Новыя дзцячы санаторыі

У памяшканні былога дзцячага дома ў Астрашыцкім Гарадку адкрываецца новы туберкулёзны дзцячы санаторыі на 80 чал. У Гомелі абсталяваецца трахоматозная дзцячая лячэбніца. Санаторыі і лячэбніца адкрыюцца ў канцы верасня. У гэтым-жа годзе ў Менску, Віцебску і Гомелі будуць арганізаваны начныя санаторыі для школьнікаў на 50 чалавек кожны.



### Тарцовыя маставыя на Палессі

МАЗЫР, 22 жніўня. (Кар. «Звязды»). Характэрнай асаблівасцю дзрэвалодыянага палескага горада Петрыкава з'яўлялася, між іншым тое, што ў ім не было ні адной маставой. Вясной і восенню вуліцы былі непраходнымі.

Зусім інакш выглядаюць гарадскія вуліцы асабліва цэнтральныя, ціперашняга Петрыкава. Мала таго, што многія з іх выраўнены, асобныя вуліцы нават апрашуліся ў клінкер і торц. У мінулым годзе вуліца Волі была вымашчана пэглай накітатт клінкера. Совецкую вуліцу сёлета выбрукавалі дубовым тарцом мясцовай вытворчасці.

У былым панскім мястэчку Жыткавічы да рэвалюцыі таксама не было ні адной маставой. Зараз-жа Ленінская вуліца выбрукавана каменнем, а Совецкая—тарцом мясцовай вытворчасці.

### ЦЭНТРАЛЬНЫ ДАМ САМАДЗЕЙНАГА МАСТАЦТВА

Пастамак асацыяцыі БССР

### ЗАГАД

войскам Беларускай ваеннай акругі

АБ ПРЫЗЬВЕ У РСЧА ГРАМАДЗЯН 1913 ГОДА НАРАДЖЭНЫХ А ТАКСАМА СТАРэйшых узростаў, якім прайшлі адтэрміноўкі прызыву

№ 88, 21 жніўня 1935 г.

Гор. Слав.

1. На аснове арт. 131 Закона аб абавязковай ваеннай службе і загаду Народнага камісара абароны Саюза ССР ад 19 жніўня г.г. №128, у перыяд з 15 верасня па 20 кастрычніка г.г., на тэрыторыі БССР, Заходняй і Калінінскай абласцей правесці прызыў у РСЧА грамадзян 1913 г. нараджэння, а таксама старэйшых узростаў, якім прайшлі адтэрміноўкі прызыву.

Першым днём аўкі прызыва на медыцынскі агляд установа ца 15 верасня.

2. Прызыўнікоў, дасягнуў 30-гадовага ўзросту з 1 ліпеня 1935 года (грамадзян 1906 года нараджэння), па якіх небуць чыгнах непрызываных да гэтай ад прызыву аслабіць ад у запас РСЧА.

Камандуючы войскам УБАР За нач. штаба КАРПУША



Адзін з лепшых снайпераў Беларускай вайскавой акругі, пераможца на акруговых стралковых спаборніцтвах, малодшы камандзір КЕРТ.

Фото П. В. ТУРСКА

### ЗАМЕЖНЫЯ ВУЧОНЫЯ А. ТАЛЬГРЭН І Н. МООРА У МЕНСКУ

Праездам у Кіеў у Менску спыніліся вядомыя вучоныя праф. А. Тальгрэн з Фінляндыі і праф. Н. Моора — з Эстоніі.

Замежныя вучоныя правялі ў сталіцы БССР дзень і за гэты час азнаёміліся з нашымі навуковымі даследамі ў галіне археалогіі і этнаграфіі, наведвалі Беларускі дзяржаўны музей.

Прафесары Тальгрэн і Моора выказалі захапленне шырокім размахам археалагічных і этнаграфічных даследаў у БССР, дзе створаны ўсе спрыяючыя ўмовы для шырокай паставоўкі навуковай работы.

### Выпуск турбін сельскіх электрастанц

БАБРУЙСК, 23 жніўня. «Звязды». Бабруйскі ліцейны завод імя Сталіна тушыў да выпуску вядомых невялікіх размераў—ад 250 конскіх сіл. Навоўвабіт бін—абслугоўванне электрастанцый і жыльц.

Завод імя Сталіна мае масць выпускаць 50—60 год, а пры дастатковым абстаўніні—значна больш. Ужо заказ ад Белводгаса на 1000 якія будуць выгушчаны ў годзе.

### РЭВІЗОР-ГОСПАД НА ЯУРЭЙСКАЙ

Яўрэйскі савенкі Кузьбак закончыў пераход

